

Генадзь Бураўкін

Жураўліная пара

Вершы канца стагоддзя

Мінск
Беларускі кнігазбор
2004

УДК 821.161.3-1
ББК 84 (4 Бei)
Б91

* * *

О, як я хацеў бы
Складці шчасцю оду,
Каб не мой панылы,
Непазбыўны одум!

Як бы я прыгожа
Поўніў струны звонам,
Каб не сумны клопат
Пра свой хлеб надзённы!

Як бы ўсім на свеце
Быў я даспадобы,
Каб не крыўда ў сэрцы
На свой лёс нядобры!

О, які я быў бы
Дужы і раскуты,
Каб пазбываўся страху
Мой народ пакутны!

А пакуль не прыйдзе
Шчасце навасёлам,
Неяк пацярпіце
Спеў мой невясёлы...

Бураўкін Г.
Б91 Жураўліная пара. Вे́рши канца стагоддзя / Генадзь
Бураўкін. Мн.: Бел. кнігазбор, 2004. - 156 с.
ISBN 985-6730-70-8.

У гэтай кнізе сабраны вершы, напісаныя ў 1998-2000
гадах. У іх — засяроджаны «весенскі» роздум аб
развітінні з мінулым векам, аб трывогах, сумненнях і
надзеях, якія хвалуюць неабывающую душу на парозе
новага тысячагоддзя.

Аўтар выказвае падзяку
за падтрымку ў выданні кнігі
Расійска-беларускаму грамадскому фонду
«За новую Беларусь»

© Бураўкін Г., 2004

© Афармленне, МГА «Беларускі
кнігазбор», 2004

ISBN 985-6730-70-8

* * *

Вечны клопат.
Вечная трывога.
Вечныя пытанні да сябе.
Вечная вясковая дарога.
Вечная задуха на сяўбе.

Вечны страх.
І вечная спакуса.
Вечны дух жытнёвы на жніве.
Вечная пакута беларуса.
Вечны Млечны Шлях у сіняве.

Вечны пошук.
Вечнае сумненне.
Вечны сон пакорнага раба.
Вечны сум.
І вечнае маленне.
Вечная за ўладу барацьба.

Вечнае старых лясоў дыханне.
Вечная калоссяў гамана.
Вечны боль.
Івечнае каханне.
Перад Богам вечная віна...

...І аднойчы
Трошкі недарэчна
У бацькоў спытаеца дзіця:
— Што, і сапраўды ўсё гэта вечна
Да канца нявечнага жыцця?

* * *

Ці збылося ўсё, іф не збылося,
Ведае пра гэта толькі Бог.
Нікне паламанае калоссе
Ля старых раз'езджаных дарог.

Што яго так злосна паламала —•
Навальніца,
Вецер
Ці бяда?
Гэта ўсё людзей цікавіць мала.
Ім чужога жыта не шкада.

Хутка завіруха загалосіць,
Шэранныю засцеле ўсё вакол...
Сыплецца з пажухлага калосся
Зерне пераспелае на дол...

Сірацее лапік недажаты
Ля старых раз'езджаных дарог.
І ці ўзыдуць тут вясной зярніты,
Ведае наперад толькі Бог...

* * *

Калі твая дарога ўніз збягае
І зарастае маладой травой,
Прысядзь на цёплы верас каля гаю,
Паслухай жураўля над галавой.

Зірні на ліст бярозавы зялёны,
Духмяны вецер вуснамі крані —
І праясніцца твой пагляд замглёны
Ад чыстага блакіту ў вышыні.

І ціха клікне васількамі ніва
Яшчэ адной сцяжынкаю прайсі.
І зразумееш проста і шчасліва:
Не ўсім і гэта выпала ў жыщci.

* * *

Іду да вершаў пешшу
Між красак і камлёў,
Нагледзецца паспейшы
На слонак і чмялёў,
Глынуўшы ўсмак аzonу
Дажджоў і навальніц,
Наслухаўшыся звону
Рачулак і крыніц.

Ступаю асцярожна
І ціхну —
Балазе
Тут намаўчацца можна
На мяккай дзеразе.

Губляецца дарога
То ў вербах,
То ўтрысці...
Хто ведае,
Як доўга
Да вершаў мне ісці?..

* * *

Куды б толькі ты ні пайшоў,
Сустрэне прырода жывая:
Бясконцы шнурок мурашоў
Са сцежкаю сцежку сшывае;
Разважлівы хітры павук
Свой нерат пляце штохвіліны;
Якдоктар пушчанскіх навук
Выстуквае дзяцел хваіны;
За колкім ажынным кустом
Сарока падскоквае вёrtка;
З распушаным рыжым хвастом
Між сосен мільгае вавёрка;
Кузюркі кішаць у траве;
Цікуюць буслы за вужамі...
Усё, што жывое, —
Жыве,
Цябе быццам не заўважае.

Не стой жа нядбайна адзін —
З усімі ў суседстве і згодзе
І ты сабе мудра знайдзі
Занятак і месца ў прыродзе...

* * *

Упоперак
І ўдоўж
Ідзе асенні дождж,
Усё імлю шэрай зацятнула.
Ужо няма ані
Лагоднай цеплыні,
Пагоддівае лета прамінула.

Няма ў цішы лясоў
Птушыных галасоў,
Раскіслая дарога сіраце.
Зляцелі журавы,
Чарнеюць паплавы,
І кожны дзень паволі караце.

Над вымаклым галлём
У садзе за вуглом
Скуголіць вецер на шчымлівай ноце...
Прыходзіць і да нас
Несамавіты час
Падумаць над жыщцём у адзіноце...

* * *

У дні няшчасцяў і згрызот,
Калі адчай душу дратуе,
Калі не верыш і ў народ,
Адно суцесьць і ўратуе:

Што прысак памяці не згас,
Не зараслі кустамі нівы,
Што прыйдуць лепішыя за нас
І сцвердзяць лад свой справядлівы,
І спаляць хцівасці лаўжы,
І збажыной напоўняць клеці...

Дык варта жыць.
І трэба жыць.
І будзем жыць на гэтым свеце!

* * *

Жыві і радуйся,
Што ты яшчэ жывеш,
Што на стале ў цябе —
І хлеб, і масла,
І ў сэрцы выспявае новы верш,
І кволая надзея не пагасла.

Ну што ж,
Калі не спраўдзіліся сны,
Калі ў душы ўсё новыя трывогі.
Ёсць крый жаўны,
І вечны шум лясны,
І над дарогай —
Месячык двурогі.

Наіўным летуценням больш не вер.
Падманлівасць —
Як рана нажавая...
Жыві і цешся,
Што яшчэ жывеш
І што твая душа яшчэ жывая.

* * *

Беларусь, твой народ дачакае ѹца
Залацістага, яснага дня.
Максім Багдановіч

Я не дбаю пра ўласную славу,
Не чакаю сабе ўзнагарод.
Толькі крыўдна даўно за дзяржаву
І за свой цягавіты народ.

На здзіўленне суседняму люду,
Ён зусім не такі, як усе, —
То прыгрэе дурнога прыблуду,
То вар'ята высока ўзнясе.

І на лёс свой пасля наракає
З непазбыўнай святой прастатой,
Што і хата ў яго не такая,
І набытак чамусьці не той.

І ніяк не збярэшца
Краіну
І прыбраць, і дагледзець як след.
Уздыхае,
Што Бог яго кінуў
І адрокся багаты сусед...

Дык ці здолъныя з поўнаю кайстрай
Мы па свеце ісці, як раўня,
Каб народ наш
Усё ж дачакаўся
Залацістага, яснага дня?..

* * *

Легенды час развенчвае,
Выпадльвае датла.
Я думаю пра вечнае
(Мая пара прыйшла).

Пра тое непадманнае
І ў хаце, і ў царкве,
Што не дзяржаўнай маннаю,
А сухаром жыве.

Пра тое непараднае,
Што многім не відно.
Па тэле і па радыё
Не хваліцца яно.

Пра тое несмяротнае,
Што век не задушыць,
Што чыстай песняй роднаю
Струменіцца душы.

Пра тое непаўторнае,
Што маєм на зямлі,
Каб не з жабрацкай торбаю,
А горда ў свет ішлі.

Пра вечнае,
Пра вечнае,
Асноўнае з асноў,
Дзе Беларусь прасвечвае
З усіх легенд і сноў...

* * *

За кармушкаю ўслед не бегаю
І не каркаю, як усе.
І таму варонаю белаю
Станаўлюся я пакрысе.

Чарадою крыклівай ходзячы,
Натапырыўшыся ў імgle,
Падазрона глядзяць суродзічы
На нязвыклья крылы мае.

Не куваю,
Не кукарэкаю,
Не шукаю глушчовых сцяжын,
А здаюся ім недарэкаю,
Непатрэбным зусім і чужым.

Перадзграяй безбаронны,
Пад вятрамі трываочы ледзь,
І памру я белай варонай,
Не збіраочыся чарнець.

* * *

Сумна падлічваем страты.
У прэсе і ў лесе —
Прагалы...
Губяць прыроду нітраты.
Губяць народы нейтралы.

Зменены флагі на транты.
Мора працэджваюць трапалы...
Вечер разносіць нітраты.
Просяць спакою нейтралы.

Скватнья лічаць караты.
Спрытнья цягнуць каралы...
Выбух рыхтуюць нітраты.
Зраду не чуюць нейтралы.

Ніва чарнее ля хаты.
Душы адчужанасць сцяла...
Губяць прыроду нітраты.
Губяць свабоду нейтралы.

* * *

Мінаюць гады.
Адсяваюць яны
Усё выпадковае,
Дробнае.
Раней казалі:
«Было да вайны».
Цяпер ужо кажуць:
«Было да Чарнобыля».

Спалохана
З неба глядзіць маладзік
На мёртвяя рэкі,
Пустыя выжарыны...
Няўжо ён не скончыща —
Чорны адлік
З крыжамі,
Крывёй
І пажарамі?

Няўжо не сплыве
Сумнай памяціло,
Каб з радасцю нам
І за мяжы ісці
І горда рассказваць,
Калі што было:
«Пасля Адраджэння»,
«Пасля Незалежнасці»?

Няма на зямлі ў нас

Ніякай віны.
І край наш лагодны.
І людзі ў нас добрыя...
А ўсё паўтараем:
«Было да вайны...»
А ўсё паўтараем:
«Было да Чарнобыля...»

* * *

Дзядок ступаў хадою лёгкай,
Пускаў усмешку з-пад павек
І мне гукнуў яшчэ здалёку:
— Паклон вам,
Добры чалавек!

І стала мне на сэрцы светла,
Як жаўруку сярод атаў,
Бо гэтак праста,
Гэтак ветла
Даўно ніхто ўжо не вітаў.

Я крочыў сцежкаю надрэчнай
Паўз маўчуной і прастарэк
І паўтараў
Усім сустречным:
— Паклон вам,
Добры чалавек!

І раптам гамана змаўкала,
І сонца ўспыхвала ў вачах...
О, як усім нам трэба мала,
Каб прысак ласкі не ачах!..
Таго дзядка няма ўжо з намі,
Ды ў наш суроўы, жорсткі век
Я зноў кажу
І пад крыжамі:
— Паклон вам,
Добры чалавек!

* * *

Я помню той нядаўні час
У беднай вёсачцы ля гаці,
Калі пыталіся і ў нас:
— А колкі душ у вашай хаце?

Для будучых дзяржаўных спраў
У спісы ўносілі,
Дарэчы,
І тых,
Хто ў цеснай люльцы спаў,
І тых,
Хто грэў на печы плечы.

Хоць за спіной хаваўся страх,
Улік ішоў разважна дужа —
Не па галовах і руках,
А па жывых і мёртвых душах.

Той дзень я ў памяці нашу.
Трывожыць сны мне згадка тая.
Чаму ж сягоння
Пра душу
Ніхто нікога не пытае?

І думка лезе ў мозг сама
З наўнасцю неандэрталъца:
Ці то ўжо душ у нас няма,
Ці некаму пра іх пытацца?..

* * *

Які б наш дзень ні быў убогі,
А слова і цяпер чутны,
Нібы адказ на ўсе трывогі:
«Каб толькі не было вайны!»

Паўвека адгуло над краем.
Дзядамі робяцца сыны.
А мы ўсё
Горка паўтараем:
«Каб толькі не было вайны!»

І на экране,
І з tryбуны
Не раз
Высокія чыны
Адвадзяць крытыку любую:
«Але ж у нас няма вайны».

І з неусвядомленай віною
Не моўкнуць памяці званы:
«Ну колькі ж можна жыць вайною?
Калі ж мы вернемся з вайны?»

Ды кожным вечарам
Матулі,
Як да калысак клічуць сны,
З адной надзеяй
Дзетак туляць —
Каб толькі не было вайны.

ПУШЧАНСКАЯ ЛЕСНІЧОЎКА

Ці салоўка каля весніц шчоўкне,
Ці ўпадзе на ганак яблынь бель, —
І не варухнецца леснічоўка —
Сухапутны Ноэў карабель.

Тут усё ідзе адвечным ладам,
У супадзі з небам і зямлёні:
Звоніць пчолы над прасторным лядам,
Пахне вецер цёплаю смалой.

Тут вавёрка ўранні на сасонцы
Правярае скованкі свае,
Гулка дзяцел
Тэлеграмы сонцу
Кожны божы дзень перадае.

А калі апошні філін змоўкне,
Загараща зоркі ў сіняве,
У начным тумане
Леснічоўка
На сустрэчу з вечнасцю плыве.

* * *

За цёплы вецер верасовы,
За сіняву над галавой
Я б так хацеў
Зямлі суровай
Дабавіць радасці жывой.

За мірны гуд пушчанскай борці
Я падарыў бы
Па вясне
Сасонцы кожнай —
Па вавёрцы,
Ялінцы кожнай —
Па жаўне.

Я б кожным вечарам
З дубровы
Настой палян асенніх піў
І баравік чорнагаловы
Старому вожыку ўступіў.

А на зіму
Зайцоў вушастых
Я пасяліў бы ў будане...
Ды ў гэтым свеце
Так нячаста
Залежыць нешта ад мяне!..

* * *

Простае жыццё.
Чаго прасцей —
Не зважаць на гучныя прамовы,
Думаць пра работу і дзяцей,
Пра жніво,
Пра сена
І пра дровы.

Ведаць і касу,
І серп,
І склюд.
Абрабіць і бервяно,
І чурку.
І любіць свой небагаты кут —
Пералесак,
Поле
І ракулку.

Выкапаць калодзеж у двары,
Каля хаты пасадзіць ігрушку,
Адшукаць баравіка ў бары,
Не пакрыўдзіць ні звярка, ні птушку.

І ў вячэрній мудрай цішыні,
Як прымчыцца сын белагаловы,
З лустай хлеба сесці пры агні,
Каб паслухаць гучныя прамовы...

ПЯШЧОТА

Кажуць,
Пра пяшчоту ўсё напісана.
Можа быць.
Ну і няхай сабе.
... Конік у плячо мне ўткнуўся пысаю
І ля вуха стрымана сапе.

Цёплымі вільготнымі губамі
Цягненца ня смела да шчакі.
Падкаваным капытом зграбае
Перасохлай гліны камякі.

Косіць на мяне самогным вокам,
Апускае грыву да зямлі,
Быццам мы ў мінулым недалёкім
З ім адну бяду перажылі.

У абдымку мы стаім ля плоту,
Пэўна, адчуваочы адно...
Ну, а вы казалі:
Пра пяшчоту
Выказана ўсё даўним-даўно...

* * *

Я веру,
Што і ў кветак ёсць душа,
Якая адгукаецца,
Жывая,
Калі іх нехта ад дажджу хавае
Ці палівае ў спёку з гладыша.

Яна ўсё добра помніць,
Што было
І ў сумны прыщемак,
І ў дзень вясёлы,
Пакуль да сонца цягненца сцябло
І палісаднік абмінаюць пчолы.

А потым,
Як лісты напоўніць сок
І фарбамі суквецце набрыняе,
Яна рваненца ўверх
Над каранямі,
Пылок з пялёсткаў стросшы на пясок.

І расцвіце,
І здзвінца сама
Сваёй пяшчотна-яркай прыгажосці.
І да яе злятуцца пчолы ў госці,
І ўспырхне побач матылёў гурма...

І ўсё ж
Ей будзе, пэўна, адзінока

І крыўдна,
І пакутліва,
Калі
Хаця б на міг
Яна не ўсцешыць вока
Таму,
Хто з гладыша яе паліў.

* * *

Ты задаеш мне
Зноў і зноў
Наіўныя пытанні:
— На чым трymaeцца жыщё?
— На працы і каханні.

На вечным клопаце зямным,
Што ў поле кліча ўранні,
І на цярплівасці тваёй,
І на майм чаканні.

На вернай дружбе,
На сям'і,
На юным парыванні,
На вейках стомленых тваіх
І на майм дыханні.

На аблачынцы ў сіняве,
На ветаху ў тумане,
І на тваёй скупой слязе,
І на майм маўчанні...

Такі няхітры мой адказ
На ўсе твае пытанні.
— На чым трymaeцца жыщё?
— На працы і каханні.

* * *

Забываю звонкі вокліч «Тата!»,
Прывыкаю да звароту «Дзед!».
«Мілы» —
Як юначная цытата,
Так даўно не чуеца мне ўслед!

Новы час —
І новыя найменні,
Новая самота і журба.
У вачах гарэзнасці ўсё меней.
І ўсё больш гаркоты на губах.

У душы ні зайдрасць, ні нянявісць
Не хаваю нават у кутку,
Хоць мяне ўжо ўнукі абганяюць
На жыщёвым людным бальшаку.

Я спакойна памахаю маю —
Хай за небасхіл сплывае сінь...
Толькі ад дзвячага
«Кахаю»
Адвыкаць не хочаца зусім.

* * *

У электрычцы пры вакне
Яна прымроілася мне,
Як прывід з даўняга стагоддзя,
Што раптам мімаходзь мільгне,
А з памяці ўсё не выходзіць.

Ці ўбачыў,
Ці прыдумаў сам
Я тое мілае аблічча:
Пагляд наўна-таямнічы,
Кудзеркі светлыя,
Каса
І вусны вабнасці сунічнай...

Яна ўсміхнулася з-за шкла
Ці мне,
Ці радасці прывычнай.
І знікла.
Як і не была.
І змоўкла рэха электрычкі...

* * *

Я не шукаю прывіднага шчасця
У велічных заморскіх гарадах,
Каб вуснамі да рэк чужых прыпасці
І аж ля хмар займець надзейны дах.

Я не прашуся ні да кога ў прымы,
Аб крыйдах і спагадзе не кригчу.
Ні ў Лондане,
Ні ў Мельбурне,
Ні ў Рыме
Прапіскі дабівацца не хачу.

Не прымяраю рускую ліўрэю.
Яна мне не да твару,
Далібог.
Мне хочацца,
Як ціхаму яўрэю,
Пашалаваць бацькоўскі свой парог.

З усіх дарог,
З усіх далёкіх станцый,
Як продак мой,
Як полацкі мужык,
Я буду ў хату родную вяртадца
Даскону дзён,
Да суджанай мяжы.

* * *

Справядліва ці не,
Толькі ўсюды сягоння
Бізнесмены ў цане,
А паэты ў загоне.

Без развагі цяпер
Нават мілья дуры
З самых розных папер
Выбіраюць — купоры.

Ля бухгалтарскіх кніг
Баль свой ладзяць фінансы.
Маладых і старых
Не цікавяць рамансы.

Людзі рвуцца да кас,
Дзе скарбонка цяжкая.
На паэмы заказ
Толькі смех выклікае.

Ім адно б —
Паспяваць
Грэбсці маркі і ліры...
А калі заспяваць
Раптам схочуць банкіры?

Што рабіць ім тады,
Дзе ўзяць песень няспетых?..
Ох, і будзе нуды
На зямлі без паэтаў!

* * *

Я не хачу мяняць свой лёс,
Які ўжо мне наканаваны.
Хай дзён будзённых караваны
Знікаюць за смугой нябёс.

Ён не такі ўжо і паганы —
Без лішніх слоў і смешных кроз,
Без помсты і прытворных слёз...

Я крыж свой без папроку нёс
І бінтаваў спагадай раны.
І не хачу мяняць свой лёс,
Які ўжо мне наканаваны.

* * *

Ты і на чужыне
Сінім дымам
Спавіаеш мой трывожны сон.
Я цябе разгадваю,
Радзіма,
Ад калыскі
І да гэтых дзён.

Па рамонках
І па іван-чайо
Зноў і зноў,
Захмелены,
Хаджу,
І глядзець мне не надакучае
На твой чисты луг пасля дажджу.

Я люблю твае лясы і воды,
Балышакі
І сцежкі між бяроз.
Для твойго спакою і свабоды
Я сярод людзей зычлівых рос.

Мне заранкі раннія
І знічкі
Ісягоння
Свецяцца ўваччу.
Я цябе не помню ваяунічай
І пакорнай
Ведаць не хачу.

Я цябе ад забыцця ўратую,
Ад чужой навалы адстаю,
Вечную,
Адзінью,
Святую
Беларусь пакутную маю...

* * *

Калі жыщё ідзе на заканчэнне
І дагарае свечка на стале,
Не надавай залішняга значэння
Ні лаянцы чужой,
Ні пахвале.

Ты можаш сам спакойна разабрацца,
Якія выбраў некалі шляхі,
Дзе да вышынъ цябе ўзнімала праца,
Дзе ледзь не ў бездань кідалі грахі.

Ну а калі судзіць сябе не здатны,
А ўсе гады —
Як паraphня і тло,
Не ўспамінай дарма былья даты:
Лічы,
Пустым жыщё тваё было...

* * *

Як нашы караблі
Віхуры ні гайдалі,
Да ўстойлівай зямлі
Усё бліжэй з гадамі.

Злізала соль вада
На вуснах агрубельых.
І мне ўсіх тых шкада,
Што збеглі ў штурм на бераг.

Хоць дружбу прадалі,
Шчаслівымі не сталі.
Ім месца не далі
На цесным п'едэстале.

На беразе пустым
Стаяць яны ў адчай.
Як Богавы лісты,
Над імі кружкаць чайкі.

Ім з белых караблёў
Не прысылаюць позвы.
І да быльых сяброў
Ужо вяртацца позна.

НАСЛЕДАВАННЕ ЯСЕНІНУ

Не шкадуй таго, што адбылося.
Не сумуй па тым, што не прыйшло.
Павуцінка звязала восень
З маем
Жураўлінае крыло.

Вось яна, срабрыстая, віеца
У замоўклай чыстай сіняве.
І яе неасцярожны вецер,
Можа быць, навекі разарве.

Я яе, здаецца, не ўтрымаю.
Пальцы халаднеюць ад імглы.
І ляціць,
Як прывітанне маю,
Сумнае, апошняе «курлы»...

* * *

Глынуўшы ветру і прыволля,
Шукаў я мудрасць і спакой
У цёмным лесе,
Чыстымполі,
Над віратліваю ракой.

Ураз забыўшы ўсе навукі,
Як голас з космасу,
Лавіў
Старых гаёў начныя згукі
І шэпતвежаровых ніў.

Ці недзе піскнула палёўка,
Ці дзяцел грукнуў па сасне, —
А мне і жудасна,
І лёгка,
Як быццам у дзіцячым сне.

І небу хочацца маліцца,
І роднай сцішанай зямлі,
Што гэтак проста
Таямніцы
Душой спазнаць дапамаглі.

Як выкліканы боскай позвай,
Стаю ў сутонні над ракой.
Шчаслівы,
Што,
Хаця і позна,
Знайшоў і мудрасць, і спакой.

* * *

Калі ў маіх вершах знайсці
Вы раптам захочаце тое,
Чаго не бывае ў жыцці, —
Адкіньце жаданне пустое.

Я проста збярог між лістай,
Як памяці светлай закладкі,
Засохлыя кветкі гадоў
І мар незавялых згадкі.

Я проста пакліаў з вясны
Наш бэзавы вецер ліловы,
Яшчэ не забытыя сны,
Яшчэ не сказаныя словаи...

Я вас не абражу маной,
Не ўражу фантазій смелай.
Было гэта з вамі,
Са мной
Ці ў нашай душы набалелай...

* * *

Я ведаю адно:
Няма на свеце
Зямлі,
Дзе я хацеў бы вечна жыць,
Акрамятоў,
Дзе сінія дасвецці
І чорныя пахілыя крыжы.

Яна даўно
Суседам абсмяяна
І моўчкі прыняла
Свой горкі лёс.
Ды толькі тут я
Яблыкаў крамяных
На ўсе гады
Наследнікам натрос.

Хаця на ёй
Саманадзейны гіцаль
Збіраецца да скону цараваць,
Я буду ёй
Прыслужваць і маліцца.
І сцежкі ёй
Гатовы цалаваць...

* * *

Калі гэта скончыцца ўсё?
Адкажыще,
Калі гэта скончыцца?
Калі з нашых душ адплыве
Беспрасветная доўгая нач?
А дні пралятаюць,
Нібы неўтаймоўная конніца.
І музыка грае.
І пыл асядае наўзбоч.

Калі развітаемся мы
З безнадзейнасцю лятаю?
Калі ўжо
На шыях сваіх
Не адчуем ярма?..
А маршы грыймяць.
І расквечана неба салютамі.
І весела пеніцца піва...
А шчасця — няма.

Няўжо ад нахабнай хлусні
Мы не зможем апомніцца?
Няўжо мы не змьием
З вачэй нашых
Ліпкую нач?..
Адні пралятаюць,
Нібы неўтаймоўная конніца.
І музыка грае.
І пыл асядае наўзбоч...

ЗДРАЙЦАМ БЕЛАРУСІ

Ну што ж,
Прыходзіць час
Ля новай дамавіны
І вам ужо
Дзяліць чыны і медалі
За тое,
Што даўно схілі нізка спіны
І гонар свой былы
Так праста прадалі.

Вы думаеце,
Мы не чуем і не бачым,
Як прадзедам на здзек,
На радасць прыбышшу
Вы з пенай на губах
І з віскатам сабачым
Ірвеце беларускую душу?

Забылі лёгка вы
І продкавы магілы,
І праведную кроў,
І матчын запавет,
Апосталаў сваіх
Інават —
Божа мілы! —
Гаворку землякоў,
З якой пайшлі вы ў свет.

Нібы кашулю танную, старую,

Радзіму
Вы кідаеце ў лабаз...
Вы думаеце,
Мы вам некалі даруем?
Панове,
Вы ўсё ж дрэнна ведаеце нас...

* * *

У тупой базарнай даўцы
На нязжатай паласе
Занялі хрыстапрадаўцы
Месцы выгадныя ўсе.

І цяпер глядзі:
Нібыта
Не скародзяць,
Не куюць —
А агульны наш набытак
Вельмі бойка прадаюць.

Прадаюць і край свой горды
За суседскі меж дзярма,
Хто — за крэсла,
Хто — за ордэн,
А хто — проста задарма.

Ладзяць д'ябальскія гульні,
Лапяць зношаны хамут...
Што ім клопат наш агульны?
Што ім наш бацькоўскі кут?

Што ім матаک галашэнне
І зусім пустая клець?..
Ім бы з поўнаю кішэніяй
На чужыя кірмаш паспець.

Знікнуць тлумным караванам —

І акажамся мы ўсе
На збуцвелай,
Здратаванай,
Неўзаранай паласе...

ЧОРНЫ ЧАЛАВЕК

Нада мною
Чарнакрылым воранам
Вісне прадчуванне —
Быць бядзе:
Чорны чалавек
З партфелем чорным
Назіркам за мною ўслед ідзе.
Кожны крок мой сочыць неадступна,
Цэліцца,
Як вопытны стралок.
Змрочна,
Недаверліва
І тупа
Акуляры бліскаюць здалёк.
Ухмыляецца прыблудным чортам,
Дыхае натужна за спіной...
Чорны чалавек
З партфелем чорным
Цёмным ценем цягнецца за мной.
Стражнікам стаіць над кожным словам,
На парог прыходзіць без ключа,
Нават ноччу за столом пісьмовым
Зазірае хітра з-за пляча.

Што ты скажаш подламу прыблудзе?
Як яго прагоніш з хаты прэч?..
Тонкім пальцам тыцкае мне ў грудзі
І сіпіць пагрозна:
«Не пярэч!»

Каб я стаў
Лагодным і пакорным,
Сціплым і бяздумным,
Якусе,
Чорны чалавек
З партфелем чорным
Варту сваю пільную нясе.

* * *

Задыхаюся ў пыле
І ў мыле,
З ног валиюся ад сумятні.
Ухайдокалі,
Надламілі
І мяне акаянныя дні.

Пазаблыталі ўжо ўсё чыста:
Не ўяўляю,
Дзе я жыву.
Палітолагі,
Журналісты
Затлумілі зусім галаву.

Цягнуць злева
І клічуць справа,
Звон разгойдаюць вечавы...
Божа мой,
Ну якая справа
Мне да гэтай бойкай братвы?

Ну навошта мне
Ценъ вусаты
І стары акрываўлены сцяг?..
Хай мусоны ўсе і пасаты
Міма нас ляцяць у прасцяг.

Хай ля ўлады таўчэцца чэлядзь
І падбрыкваюць порстка панкі,

І зладзюжны набытак дзеляць,
І да славы бягуць нацянькі!..

Не па мне сёння ўсё такое.
Напрамілы Бога прашу:
Ну пакіньце мяне ў спакоі!
Ну не лезьце пішчом у душу!

* * *

Душу сціскае стомленасць цяжкая,
І вецер сыпле жоўтыя лісты.
А я ўсё роўна цеплыні чакаю,
Шукаю ў лета тайныя масты.

Я не хачу паверыць,
Што на полі
Даўно адкрасавалі васількі,
І маладосць не вернецца ніколі,
І не парвуцца старасці сілкі.

Прагнаць імкнуся навалач адчаю,
Трымаю ўдачы кволую свячу,
І ўсё яшчэ шчаслівых дзён чакаю,
І з холадам змірыцца не хачу.

Быць можа,
У нябыт парыў мой кане
І дзіўны цуд прысніўся не ў пару,
Але пакуль жыве ўва мне чаканне,
Я не ўпаду,
Незнікну,
Не памру...

УСЁ НЕ ЗАТУХАЕ БОЙ...

Васілю Быкаеву

Здаецца, мірныя часы
У Беларусі незалежнай —
Ніяма нейтральнаі паласы
І акупацыі замежнай.

А ўсё не затухае бой
І ў ранах боль не дагарае,
І над тваёю галавой
Зноў кружыць кружкачова зграя.

І батарэя прыбышоў
Б'е па табе прамой наводкай, —
І той,
Хто з чорнаю душой,
І той,
Хто з луджанаю глоткай.

Ах, як карціць ім,
Бачыць Бог,
Каб да зямлі цябе прыгнулі
І неўсядомлены спалох,
І ўладай пушчаныя кулі!

Іх злосць бярэ,
Што ты дажыў
Да пераможнай майскай кроплі
Не ў генеральскім бліндажы,
А ў цесным жвірыстым акопе...

Дык боль і роспач перасіль
І ў безаглядным парыванні
Устань на поўны рост,
Васіль, —
І ворагам хай страшна стане!..

* * *

Ніхто за нас не здзейсніць нашай долі
І не адорыць задарма дабром.
Хто ўласны дом не ўладжаваў,
Ніколі
Так і не зможа стаць гаспадаром.

Даволі жыць чужою галавою,
Цяплом суседскім грэцца ў чорны дзень.
Ці не пара ўжо
Воляю жывою
Узняцца над вуголлямі надзеяй,
Не гнацца за падманліваю казкай,
Не верыць у бяздонную дзяжу,
Калі ўжо нават і ад ласкі панской
Паэты уцякаюць за мяжу?

Пакутліва
Мы самі
Адбядуем
Увесь свой лёс —
Аж да шчаслівых дзён.
і дом свой сіратлівы адбудуем.
І песню свою гучную складзём...

* * *

Калі ты жыў нямала на зямлі,
Дык у сябе пытаўся хоць аднойчы:
Навошта птушка пырхае ў галлі
І месяц з хмаркі выплывае ўночы,
Навошта вожык шастае ў кустах,
Міргаюць светлячкі ў смузе вячэрній?..

Няўжо ўсё гэта ў свеце проста так —
Ні сэнсу,
Ні патрэбы,
Нізначэння?

А можа, гэта ўсё —
Не каламуць,
Але падказ маўклівы, старасвецкі,
Каб ты паспей
Пабачыць і пачуць,
Што да цябе ўжо ўсё было на свеце,
Што і табе таксама жыць лацвей,
Калі звысоку не прымружаць вока,
І што з табою вожыку цяплей
І зорцы ў вышыні не адзінока,
Што ты патрэбен
Птушкам і траве,
А калі клікнё ў дол зямля сырая,
Ты будзе ш ведаць,
Што твой свет жыве
І што нічога ў ім не памірае...

У МАЙСТЭРНІ ЛЕАНІДА ШЧАМЯЛЁВА

...А я ні пра Галгофу,
Ні пра церні
Не ўспомніў нават,
Калі з чорных рам
Святое
Хлынула ў майстэрні,
І я паверыў,
Што майстэрня —
Храм.

І я стаяў,
Шчаслівы і вясёлы,
Нібы паломнік пасяродзямлі.
І недзе блізка
Лёталі анёлы,
І побач
Шаты райскія цвілі!...

Я быў гатовы
Майстру памаліцца,
Паспавядцацца,
Бышцам святару,
Бо з дрэва спасціжэння таямніцаў
Счышчае ён будзёншчыны кару.

У грэшным свеце
Ён святылом
Патроху
Выводзіць цемры ліпкую паршу,

А церні ўсе
І вечную Галгофу
Забраў сабе ў збалелую душу.

ПАНІХІДА
Сон

Ну вось і мне ўжо ладзяць паніхіду.
Каля труны расстаўлены вянкі.
Стайць начальства,
Сумнае для віду.
Маўчаць калегі.
Плачуць сваякі.

Непадалёк ад ганаровай варты
Пад сарамлівы перашэпт глухі
Зайдзроснік малады
Зладзеявата
Прыпамінае ўсе мае грахі.

Разгублены і вінаваты нейкі
Сярод чужых цікаўных разявак
Былы мой сябра
Ціснецца да сценкі,
Бліжэй не можа падысці ніяк.

А ўзад і ўперад
Мой смяротны вораг —
Вось нечаканка дзе,
Вось дзіва з дзіў! —
Каля маіх сяброў,
Старых і хворых,
Унурана і згорблена хадзіў.

Ён гэтак шчыра гараваў па мне,

Ён гэтакім асірацелым чуўся,
Што я не змог улежаць у труне,
Умомант усхапўся.
І — прачнуўся.

НАРОД

Пад засядальніцкі куродым
Каторы раз,
Каторы год
Клянуцца лідэры
Народам.
А хто ж ён гэтакі —
Народ?

Худы п'янчужка непрытомны,
Які падтёр падгнілы плот,
Ці гарадскі лайдак бяздомны,
Што за сабой нясе смурод,
Ці злодзей,
Што з завода цагне
Дубовы брус
І медны дрот,
Ці хлус,
Які пасады прагне,
Ці падхалімскі вершаплёт,
Ці подлы вопытны паклённік,
Што рые пад усіх,
Як крот,
Ці адстаўны штабіст без клёпак
Або сяржант-мардаварот?..

Няўжо ўсе гэтыя —
Народ?

Калі ад іх імя клянуцца,

І служаць ім,
І любяць іх,
Тады мне дужа страшна,
Людцы,
За родны край,
За нас усіх.

Бо прывядуць у свет шырокі
І не дадуць сысці на звод
Паэты,
Сейбіты,
Прарокі —
Сапраўдны наш, святы народ.
Яны,
А не наадварот.

СТРАХ

Вы верыце прамовам,
Што на сваёй зямлі
Нарэшце канчаткова
Мы страх перамаглі
І што ніколі болей
Не ступіць на парог,
Не сціснє сэрца болем
Бязлітасны спалох?..

А за спіною глуха
Паўзе зларадны шэпт,
Свідрое мозг і вуха:
— За ўсімі сочыць шэф.
Усе ўзнімайце лапкі,
Бо на любога з вас
Есць у архівах папкі
І рапартаў запас.
Там вечар учарашні
І кожны цмок і глык,
І плёткі ўсе,
І шашні
Пастаўлены на ўлік.

І гэта ўсё аднойчы,
Як выбуховы тол,
Не паглядзеўшы ў очы,
Вам пакладуць на стол.

І колькі б ні лячылі,

А стрэс па сэрцы —
Трах!..
Ну вось.
Авы лічылі,
Што вас не возьме страх.

СТАРЫЯ РАДЫКАЛКІ

Вы бачылі іх самі
На мітынгах і ў краме —
Настойлівасць,
Рашучасць
І імпэт.
А за спіной —
Нястачы,
Ваенны снег гарачы
І ідала вусатага партрэт.

Старыя радыкалкі
Яшчэ ля рэчкі Калкі
Вялі інтэграцыйныя бай.
У іх у рэдыкюлі
Па тры ідэйных кулі
І «корачкі» інспектара ДАІ.

Яны ва ўсякім разе
Дадуць любой заразе
Суровы і бязлітасны адлуп.
Яны дакажуць сходу
Працоўнаму народу,
Дзе на зямлі марксісцкай думкі пуп.

А вечарам
Бабулі
Зачэрпнуць суп з каструлі
І чай пусты сагрэюць на пліце.
І сядуць да экрана

Прыслухацца старанна,
Што там чарговы правадыр пляце...

ЭЛЕКТАРАТ

Ён у нас рашае шмат,
Дарагі электарат,
На стале ў яго заўсёды —
Хлеба кус
1 сала шмат.
Ён зусім не хоча звад,
Мудры наш электарат.
Кожны выбраны начальнік
Для яго —
І сват, і брат.

Мае наш электарат
Самагонны аппарат.
Ён яму для пропаганды
Падыходзіць акурат.
А яшчэ электарат
Прызначаець не хоча страт
і сябе невінаватым
Лічыць ён ва ўсім падрад.

Ды часамі сам не рад
Родны наш электарат,
Што загруз даўно ў балоце —
Ні наперад,
Ні назад...

ДЫЯЛОГ ПАЭТА З ФІНАНСІСТАМ

— Ад нястачы змізарнёшы,
Запытагаць хачу:
Чаму
Вы мне плоціце за вершы
Менш,
Чым дворніку свайму?

— Мы клапоцімся пры гэтым
Аб здароўі на зямлі:
Плоцім мы ўсё менш паэтам,
Каб яны ўсё менш пілі...

ПАКУЛЬ НАРОД СМЯЕЦЦА...

Мяціце з хаты смецце,
Трымайце ў галаве:
Пакуль народ смяеца,
Ён на зямлі жыве.

Надзеяй цепляць вочы
І жарт,
Іанекдот.
Пакуль народ рагоча,
Не ўмёр яшчэ народ.

І хай чужынец цягне
Дурных прароцтваў мех,
Ён захлынецца ў багне
Пад наш агульны смех.

На мару залатую
І нам даў Бог правы...
Пакуль народ жартуе,
Датуль народ жывы...

* * *

Хоць, можа, я жыццю свайму не рады
І з далечы вярнуўся не ў пару,
Навошта мне чужыя далягляды?
Я тут і нарадзіўся, і памру.

Хай правакатар,
Падхалімскі,
Тонкі,
Ка мне не набіваецца ў сябры, —
Са мной мае бярозкі і сасонкі,
Са мной мае зязюлі і бары.

Ніхто мне волі злой не прадыктуюе,
Ніхто не навядзе на сэрца жах.
Знайду заўсёды я сцяжынку тую,
Што сцішана хаваецца ў жытах.

І не бядা,
Калі мяне гасцінец
З базарным шумным цугам аблінене...
Не здрадзіў я матулінай хапінে.
Яна прытуліць, сумнага, мяне...

* * *

Я думаю,
Думаю,
Думаю,
Пытаюся «як?» і «чаму?»
Пра долю цяжкую і сумную,
Што выпала краю майму.

Ніколі ні подым,
Ні хіжым
Не быў ён,
Калі ні вазьмі.
А вось
Ці то Богам пакрыўджен,
Ці то занядбаны людзьмі.

Як быццам нявольніцкай сеткай
Аблыталі крылы яму
І сілай і славай суседской
Змушаюць скарыща ярму.

Вякамі гібее ў знямозе
У смерці з жыщцём на мяжы.
Скубуць,
Як гарох пры дарозе,
Яго і сваяк,
І чужы.

Іполе ўзаранае зглумлена.
І красак няма ў мурагу...

Я думаю,
Думаю,
Думаю...
А выйсця знайсці не магу...

* * *

Калі б душа мая зусім прымоўкла,
Быць можа,
Я б спісаў свае грахі
На гэты свет,
Халодны і прамоклы,
На гэты час,
Бязладны і глухі.

І жыў бы я,
Як за Сцяною плачу,
Аддаў шы іншым і маю віну.
Дъж не —
Сябе таксама вінавачу
Ва ўсім,
Што не прымаю і кляну.

Малюся,
Каб надзею ўваскрасіі,
Спагаду
На слабых руках нашу
І слухаю
Ў трызвозе і бяссілі
Балючую нямоўклую душу...

* * *

Хай робіцца наш свет усё люцей
І ў заўтра пазірае з недаверам,
Для беспрытульных, стомленых людзей
Не зачыняйце адвячоркам дзвёры.

Ім сёння выпаў незайдросны лёс,
І доўгі шлях,
І золкі злосны вецер,
Што ў торбачку заплечную натрос
Не каласоў,
А палявога смецца.

Іх крыйдзіла балюча
Шмат разоў
Нядоля вераломная, цяжкая...
Не папракайце іх скупой слязой —
Хто ведае,
Што заўтра вас чакае.

Не прывыкайце да чужой бяды.
Для спачування,
Літасці
І веры
І ў навальнічны дождж,
І ў халады
Не зачыняйце ў вашай хаце дзвёры!

* * *

З бомбамі,
З драдамі,
Бітвамі,
З п'янствам,
Хадуйствам
І кратамі
Час наш і праўда заблытаны,
Час наш і праўда пракляты.

Хціўцы да ўлады прычалілі,
Плошчы заставілі крамамі.
Хамы палезлі ў начальнікі.
Сталі начальнікі хамамі.

Звыклі да новых павеваў,
Згодны з чужымі праявамі.
Правыя сталі левымі.
Левыя сталі правымі.

Монстры палохаюць ікламі.
Папы абдымаюцца з юдамі.
Цуды зрабіліся звыклымі.
Звыклае робіцца цудам.

Свет у нязведанасць коціца,
Блытае выдумкі з яваю...
А мне ўсё звычайнага хochaцца,
Што стане рэальнаю з'яваю...

* * *

Божа,
Як мы кінуліся ўсе
У вясновы сад перабудовы!
Верылі,
Што нам вось-вось страсе
Дрэва шчасця
Яблык свой ружовы.

Напрасткі да зараніц ішлі,
Блыталі,
Дзе казкі і дзе былі,
Нават не заўважылі,
Калі
Сад ад нас сцяной адгарадзілі.

Ну і што?
Мы не спішалі крок,
Мы шапталі даўніх клятваў слова.
А на браме ўжо вісей замок,
І затворам клящала ахова.

Нам гразілі
Страшнаю цаной
За яшчэ не бачанае шчасце.
Яблыкі ж віселі за сцяной,
І не ўмелі мы да іх дапасці.

Выбіліся з сіл ад барацьбы,
І надзеі засталося мала.

Аб сцяну расквасілі ілбы.
А яна стаіць,
Як і стаяла.

* * *

І шум,
І грук,
І віск які
Аб лізінгу,
Аб бартэры!
Высвістваюць статыстыкі.
Такуюць агітатары.

Няўжо хапае ежы нам?
Няўжо хапае волі нам?
І кожны з нас дагледжаны?
І кожны задаволены?

Няма ніякай радасці,
Няма ніякай роўнасці
Ад нашай талерантнасці,
Ад нашай памяркоўнасці.

І гонар наш раздущаны,
Даведзены да крайнасці
У ціхай раўнадушнасці,
У хітрай прывыкальнасці.

І хадуі з падлізамі
Сягоння —
Трыумфатары...
Дык сціхніце пра лізінгі!
Дык сціхніце пра бартэры!

* * *

Пара ўжо нам прасіць падмогі:
Далёка светлы небасхіл,
А мы
Ці збліся з дарогі,
Ці проста выбіліся з сіл.

Ці воля д'яблава сляпая
Нам затуманіла мазгі,
Ці, можа, ўдачы не хапае
І адракліся ўсе багі.

Куды ні глянь,
Пануе шэррасць,
Паўзе чыноўніцкая раць...
Так мала тых,
Хто ўмее сеяць!
Так многа тых,
Хто хоча жаць!..

З «АМЕРИКАНСКАГАДЗЁННИКА»

О, як мне хочацца дадому!
Вам гэта цяжка і ўявіць.
Гатовы ля аэрадрому
Я шчанюком бяздомным вышь.

Я стаць гатовы на калені
І слёзна ў неба папрасіць
Сыпнущы мне родных зорак жменю
І скінуць каню пагасціць.

Сню кмен духмяны за платамі,
У росах ранішніх траву...
Прачнуся,
Сам сябе пытаю:
— Няўжо я ўсё яшчэ жыву?..

Калі на сцежку наплыве туман,
Усё ўва мне ўстрывожана бунтуе.
Ці глуха хвалю коціць акіян,
Ці зашуміць пад цёплым ветрам тuya.

А недзе ж звонка булькае ручай,
Гарэзнасці і прахалоды повен.
Каб мог я дакрычацца, —
Закрычаў.

Каб магдалысці —
Змайстраваў бы човен.

Ды так далёка мой любімы кут,
Чый лёгкі сон мая душа вартуе,
Куды вярнуцца хочацца...
Атут —
Ракоча хваля і шапочка туя...

Няўжо я буду дома?
Божа мой,
Як доўга-доўга марыў я аб гэтым:
Злавіць сняжынку вуснамі зімой
І назбираць суніц у жменьку летам.

Збяруцца зноў адданыя сябры,
З кім разам быў і ў радасці, і ў горы.
Зязюля закукуе мне ў бары.
Ускінецца касцёр на касагоры.

Мы будзем смажыць сала на агні,
Цягаочы ламачча з буралома,
І радасна маўчачь у цішыні,
Бо мне не трэба слоў,
Калі я дома...

* * *

Вы чаго спяшаецся ўпрочкі,
Вас чаго так ветрам аднясло,
Ясныя асеннія дзянёчкі,
Позняе апошняе цяпло?

Хіба прасушылі вы тарпы ўсе,
Хіба ўсю смугу прагналі з ніў?
Я ж яшчэ прастору не напўся.
Я яшчэ гарачы пыл не змыў.

Вы,
Нібы навыперадкі з летам,
Прамільгнулі ўмомант між прысад...
Можа б, я пабег за вамі следам,
Толькі ці ж вярнуся я назад?..

НА НАЧНЫМ БЕРАЗЕ

У затоенай цемры начной
Нізкі бераг праглядвае злёгку
І пагойдвае хвалай рачной
У трысці прыхаваную лодку.

Навакол мяне ціша і змрок.
Як я з прыстані цёмнай адчалю?
Кожны шолах глухі,
Кожны крок
Набліжае мяне да адчаю.

Зрэдку плёхае рыба ў рацэ.
Вісне нізкае хмарнае неба.
І вясло халаднее ў руцэ...
Плысці трэба!

* * *

Рыгору Барадуліну

Полаччыны мілае аблічча.
Як пароль дзяцінства,
Кожны гук:
Над лугамі кнігаўка кігіча
І звініца пад хмаркамі жаўрук.

Думалася,
Гэтак будзе вечна,
Покуль ціха коціца Дзвіна:
Каля хаты ластаўка шчабеча,
Цінькае сініца ля вакна.

А сягоння
Даўняю разорай
У нязвыклай цішыні іду.
Толькі недзе ў небе
Крача воран,
На душу скідаючы жуду.

Плыткая аглухлая Ушача
Мерыща ўцячы за касагор...
Крача воран.
Чуеш,
Воран крача?
Да чаго б яно,
Браток Рыгор?..

* * *

Адранку ў лесе поўна грыбнікоў —
Прастор гудзе,
Нібы святочны хорам.
На ўсіх не тое што баравікоў,
Але не хопіць нават мухамораў.

Вялізны кош бязлітасна пусты.
Хоць бы карэнъчыкзрэзаны — навокал...
Усе палянкі,
Сцежкі
Ікусты
Прасвечаны старанна
Хцівым вокам.

Але няма радовішча грыбоў,
Што высыпалі шчодра ва ўспаміне, —
Ні пад бярозай,
Ні каля дубоў,
Ні на прыгорку,
Ні ў балацявіне.

І толькі недзе ўжо на схіле дня,
Як ордэн за настойлівасць,
На ўзмежку
Шчасліўчык зможа стомлена падняць
Крамянью старую сыраежку.

* * *

Цёплай ноччу вераснёваю
Прымасціўся на сучок —
Казку новую высноўвае
Працавіты павучок.

У цішы часінай светлаю
Цягне тоненікую ніць,
Каб пасля срабрыстай сеткаю
Зорку раннюю злавіць.

Марыць ён,
Нібы аб цудзе,
Як яна,
Прачнецца ледзь,
Каля лап ягоных будзе
Дзіўнай музыкай звінець.

* * *

Карычневага не люблю
Ні на палянах,
Ні ля плота,
Калі злятае на зямлю
Ужко адкылая лістота.

У завірусе залатой
Яно крадзецца непрыкметна
І нішчыць
Разам з чарнатой
Вясёлую раскошу лета.

Яно выстуджвае датла
Ружковыя каstryры чабору.
І ў свеце менее святла.
І ў свеце менее прастору.

Услед старому жураўлю
Яно гразіцца сцюжай ранняй...
Карычневага не люблю.
Яно —
Як метка вымірання.

* * *

Сяргею Законнікаўу

Каля бяроз, таполяў і калінаў
За далягляд скіроўвае шаша...
Пасля Варшаў, Парыжаў і Берлінаў
У Глыбачку спяшаецца душа.

Ад плошчаў, сквераў, авеню і стрытаў
Ты паймчацца стрымгалоў гатоў
Да ўзмежкаў, крушняў, баравін і рыйтвін
І пачарнелых аддажджоў платоў.

Засумаваў без сажалкі і рэчкі,
Без студні з камяністым цёмным дном,
Без шнура жыта і без поля грэчкі,
Без лугавых рамонкаў пад вакном.

Яшчэ ў вушах не ўспела сціхнуць скерца,
Гучаць салонных скрыпак галасы,
А ўжо табе жаўрук чаруе сэрца
І радасць дорыщь ранні звон касы...

Здалёк цыгарка бацькі свеціць знічкай.
Бяжыць насустрач згорблены сусед...
Абмыеш вочы полацкай крынічкай —
І ўбачыш раптам іншым цэлы свет...

* * *

Я горка вінаваты,
Што рваўся так,
Прасцяк,
З вясковай цеснай хаты
На гарадскі прасцяг.

Я так наіўна верыў,
Што толькі там
Знайду
У свет нязнаны дзвёры —
На шчасце ці бяду.

Ну што ж —
Набыў вядомасць
І нейкі дабрабыт
І прыязджаў дадому
У госці ды ў грыбы.

Ішоў на луг нясмела,
Як нёс валун даўгоў.
І ўсё душа балела
Забытаю тугой.

І ўсё яе цягнула
На даўнія шляхі,
Да баравога гула
І ў цёмны сад глухі.

І ўсё яна шукала

Дзіцячы тайны след.
І ўсё было ёй мала
І згадак, і прыкмет.

Як быццам апраўдання
Хацела зноў і зноў
За боль расчараўання
І за нязбытнасць сноў...

Ды час мінаў —
Я марыў
Паехаць ад крыніц
Да плошчаў і бульвараў,
Да шэрых камяніц.

І зноў падслепавата
Мне пазіралі ўслед
Мая старая хата
І мой сівы сусед.

І рваў душу мне одум,
Што,
Як ні гамані,
Удрэва ёсць заўсёды
Не толькі карані...

* * *

Чакаю светлага наступства,
Як рэдкіх зорак уначы,
А навакол так многа глупства,
Хоць крыкам на ўвесь свет кричы.

Так многа хамства і паганства,
І балбатні,
І мітусні,
І п'янства дзікага,
І чванства,
І інтрыганства,
І хлусні...

І ўсё на самы верх імкнення,
Да ўлады рвеца напрасткі,
У праўды вырывае лейцы
І страх наймае ў ямшчыкі...

Я ў гневе праведным згараю,
Бунтую ў нераце прычын,
А не магу ўсю гэту зграю
Хаця б на міг перамагчы...

* * *

Гэты свет, здаецца, збіўся з тропу:
Бляск рэкламы,
Мітульга машын...
Хочацца ўцячы хутчэй з натоўпу,
Адпачыць у векавой цішы.

Каб вакол —
Ні пляжаў,
Ні гатэляў,
Ні вакзалаў з шумнай мітуснёй,
Каб цябе
Ні радыё, ні тэле
Не глушылі джазам і хлуснёй.

Дзе знайсці той астрравок спакойны,
Той прытулак мудрай цішыні,
Дзе маўчаць
І зоркі,
І іконы
І праклёнай не чуваць ані? ...

Ды навокал —
Крыкі і грымоты,
Танкі,
Самалёты,
Караблі...
І мы ўсё бліжэй да адзіноты —
Аж да той, апошній,
Што ў зямлі...

* * *

Хоць навокал хамства расцвіло,
Не збрайце для душы атруту
І нікому не рабіце зло
Нават і ў адчайнную мінту.

Ворагу свайму ў труну не плюйце —
Ён ужо адваяваўся тут.
Хай ідзе ў апошні шлях па-людску.
Там яго чакае Страшны суд.

І якім бы ён ні быў увішным,
Як бы ні куражыўся сп'яна,
Там нарэшце
Перад Усявышнім
Ён за ўсё расплоціца спаўна...

* * *

Так мне хочацца заўсёды,
Каб з фартунаю самою
Мы не толькі мелі згоду,
А жылі адной сям'ёю.

Каб сваю адметнасць неслі
Мы не толькі ў вымаўленні,
Перад матчынаю песняй
Стайшы моўчкі на калені.

Каб мы ўсе не забывалі,
Як да светлага прыгасця —
Да прадзедавых падвалін
Сэрцам стомленым прыпасці.

Не саромеліся ўскрыжку
І скупой слязы гарачай,
Калі ў радасці вялікай
Ці ў бядзе
Душа заплача.

І каб выстаялі
Нават
Пад касмічнай перагрузкай
З нашай долій,
Нашай славай,
З нашай мовай беларускай.

* * *

Паслухмяныя, мілыя дзеткі,
Акуратненъкія, як у кіно.
Вас я ўсё ўспамінаю гэткіх,
Хоць і выраслі вы даўно.

Я ў сваёй мітусні і не ўгледзеў,
Як вы лёгка набралі разгон,
Маладыя мае суседзі,
Дзеці новых, нятульных дзён.

Што ж вы сталі так хутка бякамі
І прыслужваецце рублю,
Засялілі горад сабакамі,
Утапталі кветкі ў зямлю?

Вундэркінды,
Акселераты —
Папрыладжваліся, аднак...
Дзе тут час,
Дзе тут мы вінаваты?..
Дзе тут заўтрашній злыбеды знак?..

БІЛЯРД

Калі твой першы шар
Улёгся ў лузе,
Уверх не ўскідвай трывумфальна кій,
Бо,
Нібы статак неслухмяны ў лузе,
Разбегліся шары ва ўсе бакі.

А твой супернік спадылба цікуе,
Праходжваецца моўчкі ля бартой.
Ты здагадацца паспрабуй,
Якую
Паставіць пастку ён табе гатоў.

Узваж усё спрактыкаваным вокам,
Прыбераежы галоўны свой удар
І ўверх ускінь свой кій,
Калі з прыщмокам
Улузу ляжа
Пераможны шар...

НА СМЕРЦЬ МІКОЛЫ СЕЛЯШЧУКА

Як нам хочацца доўга жыць!
Як нам хочацца шмат пабачыць!..
А ўжо хваля да ног бяжыць,
Затаіўшыся па-сабачы.

Іцямнее,
Як быццам хто ўкраў
На матулінай покуці свечку.
І хаваецца за небакрай
Горад вечны
І мора вечнае.

Падкрадаецца са спіны,
Свой бязлітасны час вызначае
Хваля зайздрасці і маны,
Недаверу,
Бяссілля,
Адчаю...

Пены прывідны паясок.
Як прыбой,
Гамана салонная...
І ля вуснаў —
Пясок,
Пясок
І вада,
Як сляза,
Салёная...

На Палессе
Па сотнях дарог
Пакацілася сонца кола...
Што ж для нас ты сябе не збярог,
Mi-ко-ла?!

* * *

Каля шляхоў гай палаюць жоўта.
Між лужынаў пятляе каляя...
Як добра,
Што на свеце ёсць Крыжоўка
І хата прыдарожная мая!

Сюды я ад сталічнага бедламу
Употайкі спяшаюся ўцячы,
Каб адшкуаць каля дзвярэй пад лавай
Да адзіноты розумнай ключы.

Тут
Мой вясковы клопат вечаровы
Стамлёна абапёрся аб вушак,
І весела гараць у печы дровы,
І аж звініць ад цішыні ў вушах.

І не злое мяне ўжо вокрык нейчы,
Не кліча звадыяш у свой пакой.
Ні вэрхалу няма,
Ні калатнечы,
А толькі —
Вецер,
Неба
І спакой.

Забылася заморская вандроўка.
Не сыкае трывога,
Як змяя...

Як добра,
Што на свеце ёсць Крыжоўка
І хата прыдарожная мая!..

* * *

Як вяртаешся дадому,
Сустракае і ўначы
Незабыты пах знаёмы,
Што не выветрышь нічым.

Удвары,
На падъходзе,
Вечер радасна дыхне
Свежым кропам,
Што ў гародзе,
І смалой,
Што на сцяне.

І павеє ад паветкі
Сена звезенага дух.
І настой мядовы ў кветкі
Разліе суседні лу г...

Выкідай з души ўсе страхи,
Прыпыніся
І пастой,
Каб адчуць,
Як домам пахне,
Пахне роднаю зямлёй...

ПАЭТІ КАТ

Яны прыйшлі з сялянскіх хат
І звычак гарадскіх не мелі —
Паэтзатурканы
І кат,
Што быў заўсёды пры партфелі.

Адзін
Узносіў да нябёс
Прысады родныя
І ўзгоркі.
Другі ж
Вярнуў ад вёскі нос
І кпіў з матулінай гаворкі.

Іх сцежкі розныя вялі,
І розныя манілі былі.
Яны сустрэліся,
Калі
Іх па суседству пасялілі.

Паэт
Прывёў сваіх сяброў,
Спявав
І рагатаў без меры.
А кат
Стайцца між муроў,
Надзеіназачыніўшы дзверы.

Паэт

Чытаў пра шум атаў,
Пра кветкі,
Што цвітуць усюды.
А кат
У гэты час шаптаяў
Свае смяротныя прысуды.

Паэт захмелены
Дзяўчат
Прыводзіў вечарамі ў госці.
І кожны раз
Паэту
Кат
З тупой няnavісцю зайдросціў.

Ён быў гатоў маліцца сам
На вусны юныя і косы.
І на паэта
Зноў пісаў
Да самай раніцы даносы.

І ледзь стрымаў шчаслівы крык,
Калі даведаўся пра гэта —
Што сэрца
Ад згрызот і крыўд
Спынілася ў трудах паэта.

З журбой,
Узятай напракат,
З яхіднай стоенаю ўсмешкай
Калі труны паэта

Кат

Стаяў сярод людзей няўцешных.

Валокся ён за імі ўслед
З мужчынскаю слязой скупою
І ўсім рассказываў,
Што сусед
Памёр,
Нябога,
З перапою.

І цешыўся —
Усім на зло —
Сваёю ўдачай непадсуднай.
Ды толькі
На душы было
Чамусьці
Горка і паскудна.

* * *

... Нясуць дзяўчата юбіляру краскі.
Прэм'ер схіляе нізка галаву...
А мне не трэба афіцыйнай ласкі.
Я без дзяржаўных кветак пражыву.

Жыщё мне дорыщь простирая презенты —
Шумлівы лес
І ціхую ваду.
Адъдуць рэздэнты, прэзідэнты.
І сам я ў свет інакшы адъду.

Забудуцца праклённы і законы.
Мінецца мімалётная бяда.
І будзе лепшым дарам —
Лес зялёны
І ціхая блакітная вада...

* * *

Шаноўны дружа мой,
Каліўсур'ёз
Прыняць усе твае самаўсхваленні,
Дык трэба тут жа,
Не схаваўшы слёз,
Перад табою ўпасці на калені.

Ты так сябе спасціг і ацаніў,
Што мы,
Дурныя,
Ўрэшце зразумелі:
Мы б ні густых гаёў,
Ні плодных ніў
У родным краі
Без цябе
Не мелі.

Пішы гісторыю свайго жыцця,
Пішы,
Бо ці даўмеюцца пасля
Нашчадкі
У лабірынтах скрыўджанай душы
Шукаць твае загадкі і пачаткі.

Каму ж,
Як не табе,
Вядомы лепіш
Вышыні ўзлёту
І глыбіні цноты,

Тваёй самаахвярнасці ясноты,
І кожны гнёўны спіч,
І мудры верш?

Цытуйсябе,
Любімага,
Цытуй.
Хто ж,
Як не ты,
Збярог усе цытаты,
Дзе кожны юбілей і сабантуй
На строгі ўсенародны ўлік узяты?

Збяры свае прароцтвы
і гразьбу,
Надзеі
І няспраўдженяя мары
І падрыхтуй для вечнасці
«Грасбух»,
Хай нават і ў адзіным экземпляры.

* * *

І ў задуменні вечаровым,
І ў дзённым клопаце сваім
Заўсёды быў я з родным словам,
Нідзе не разлучаўся з ім.

Калі яно са мной дружыла,
Я шчаслівейшы быў з людзей,
І хмельна кроў бурліла ў жылах,
І песня рвалася з грудзей.

Калі ж яно ўва мне змаўкала
І адцалялася на міг,
Я халадзеў душой завялай
І быў няшчасны і нямы.

Яно,
Як сонца,
Без спачынку
Свяціла ўсім маім гадам.
Дык як жа я яго пакіну?
Дык хіба ж я яго прадам?..

* * *

На шырокім лузе,
На папары,
У затоцы ціхай,
У трысці
І буслы, і качкі ўсе —
Па пары.
Так ужо заведзена ў жыщci.

Пад дажджом,
Пад ветрам радыяцый,
Калі ўсё пастаўлена на кон,
Толькі ўдвух і можна пратрымацца —
Гэтакі няпісаны закон.

У цяжкой мітрэнзе шматвяковай
Удваіх
Заўжды прасцей было
І гняздо ад ворагаў ахоўваць,
І падлёткаў ставіць на крыло.

Вось і чалавеку
Не да твару
Не захоўваць мудрасці ключы —
Вечна
Богам дадзеную пару,
Як жыщci заруку,
Берагчы.

* * *

Зноў наш сад вечаровы весніцца,
Сыпле з яблынь ружовы цвет.
Ты стамлёна ідзеш за весніцы,
За блакітным туманам услед.

З хмарак першыя зоркі выщеклі,
За бярозкамі вецер прышіх.
Ты вось-вось схаваешся ў прыщемках,
Не пачуўши кроکаў маіх.

Пачакай мяне за варотамі,
Дзе буяедухмяны май.
Непайторнае,
Незваротнае
Хоць на міг адзін затрымай.

Прыпыніся з журбай-вячэрніцай
На старых раздарожках нямых.
Можа, нешта ўсё-такі вернецца.
Хоць на міг.
На кароткі міг...

* * *

Пад маім акном
Уліпкім лісці,
Дзе ў пупышках дрэмле ранні цвет,
Цёплай майскай ноччу
Пасяліўся
Малады няўрымслівы сусед.

І ажно да ранку
Недарэчы
Рассыпае свой вясновы свіст
Над маёй бяссонніцай старэчай
Гэты закаханы скандаліст.

Ну а я сабе ўздыхаю цяжка
Адзабытай радасці наўзбоч...
Што ж ты, салавей,
Малая пташка,
Адпявае ш дні мае ўсю ночь?..

* * *

Жаночае цела чаруе таемнаю музыкай —
То скрыпка заплача,
То сумна пакліча габой...
У лёгкай, як ветрык, спаднічцы,
Кароткай і вузенькай,
Дзяўчына
Як быццам плыве
Над травой лугавой.

То ўскінецца пругка,
То раптам абвяне са скрухаю,
То вочы заплюшчыць,
То гляне гарэзна наўкруг...
А я ўсё гляджу закахана
І слухаю,
Слухаю,
Як поўняцца музыкай
Сэрца,
І неба,
І луг...

* * *

Я чытаў,
Як сляпы,
Тваё цела рукамі.
І збянтэжанасць піў
З тваіх вуснаў глыткамі.

Ад пяшчоты хмялеў,
Блытаў яву і казку.
Ад спалоху смялеў
І хаваў сваю ласку.

Маё сэрца
Без сіл
Біла ў грудзі адчайна.
І свяціў небасхіл
Мне тваімі вачамі.

Быў гатовы
Да ног
Малітоўна прыпасці
І паверъшь не мог
У няўдоўнае шчасце.

* * *

Што ты непастаянная такая,
Мне плётак пра цябе панаплялі.
А я цябе,
Як і кахаў,
Кахаю
Так,
Як ніхто не ўмее на зямлі.

Ты да маіх нясмелых слоў глухая.
Прызнанні скласці іншыя змаглі.
А я цябе,
Як і кахаў,
Кахаю
Так,
Як ніхто не ўмее на зямлі.

Напэўна,
Доля горкая, ліхая
Нас не звядзе,
Малі ці не малі.
А я цябе,
Як і кахаў,
Кахаю
Так,
Як ніхто не ўмее на зямлі.

* * *

Найвышэйшыя сілы
Нашы зоркі звялі
На святым небасхіле
І на грэшнай зямлі.

І сцяжынкаю зорнай
Лёсы побач пайшлі
І па небе прасторным,
І па цеснай зямлі.

Нам ніколі замнога
Не было на дваіх
Ні кахання зямнога,
Ні трывог незямных.

І жыцця прыбаўляе
Незычліўцам на зло
Таямніца былая —
Нашых зорак свято.

* * *

Як на сэрца ляжа горыч,
Пацямнеоць дні мае,
Дык цябе са мною поруч
Мне так часта не стае.

Я зусім не папракаю.
Проста я цябе прашу:
Клапатлівымі рукамі
Прытулі маю душу.

Паміж здрайцаў і прыблудаў
Захіні мяне ямчэй
Ад бязлітасных прысадаў,
Ад зайдзрослівых вачэй.

І не дай з душы ўспаміну
Адлящець у сіняву.
І тады я не загіну.
І тады я адживу.

ВЯСКОВАЯ ВЯСНА

Кожны раз вясна-красна
Сумны свет раскоўвае.
Ды сапраўдная вясна
Толькі ў нас —
Вясковая.

Тут
Журбу страсае лес
Шатамі намоклымі.
Тут
Такі пахучы бэз
У дзяўчат пад вокнамі.

Тут
У кожнай хаце кут
З цешчамі нядрэмнымі.
Тут
Чаромху валакуць
Цэлымі бярэмамі.

Тут
Кляновік на сталы
Жонкі ставяць ранкамі.
І да вечара
Буслы
Кружаць над буслянкамі.
Кум на кумку
Адцямна
Салаёў нацкоўвае...

Вось такая ў нас вясна —
Хмельная,
Вясковая.

* * *

Я раней задумваўся не часта
У штодзённай мітусні зямной:
А ці ёсць яно —
Людское шчасце,
Ці было яно калі са мной?

Меў, здаецца, я і хлеб і сала,
Роўным быў сярод гаспадароў.
Толькі вось часамі не хапала
Волі,
Грошай,
Ласкі
І сяброў.

З нядобразыгчліўцамі спрачаўся,
Да высокіх спрай шукаў дарог,
А ці бачыў хоць здалёку шчасце,
Так я і не ўведаў,
Далібог.

А цяпер для шчасця мне даволі —
Каб пяро не выпадала з рук,
І ля ног шумела жытам поле,
І звінеў над галавой жаўрук.

* * *

Відаць, і супакоіцца пара.
Ужо нахваляваўся дастаткова.
І золата нясказанага слова
Не лепиш няшчырай згоды серабра.

Стаміўся ў лабірынтах калатні,
Заблытаўся ў сілках чужой інтыгі.
І засталіся мне
Сябры ды книгі,
Ды адзіноты споведныя дні.

Наперадзе —
Бясконцы шлях глухі,
Што ўдачы і нажытку не пазычыць.
І праўды мне няма ў каго пазычыць.
І нечым расплаціцца за грахі...

* * *

Даруйце людзям таленавітым
Дзівацтвы,
Выдумку
І віно.
Ім за будзённасцю
І за бытам
Жыщё,
Нябачнае нам,
Відно.

Душой наіўнаю і раскутай
Яны адчуле раней за нас
І невядомыя нам пакуты,
І незнамыя далёкі час.

Іх летуценнем
І азарэннем
Мы адкрываем добро і зло:
Што ўсе лічыл пустым вярзенем —
Высокай іспінаю ўзышло...

Дык не цятніце
Галля бярэмы
У той касцёр,
Што ля іхніх ног.
Грахі даруйце ім.
Недарэмна
Ім падарыў сваю ласку
Бог.

* * *

Які б нам лёс ні выпаў горкі,
Стрываць патрэбна ўсё ў жыщі
І на свято высокай зоркі,
Не наракаючы, ісці.

На зло туманам і аблокам,
Узняць свой твар у вышыню,
Шукаючы бяссонным вокам
Крупінку боскага агню.

Паўзці,
Прастуючы без стомы,
Без хлеба нават і вады,
Праз гушчары і бураломы,
Праз багавінне і груды.

Ад злямчанай травы пажухлай,
Ад высахлых пахілых верб,
Каб толькі зорка не патухла,
Уверх карабкацца,
Уверх.

І ўрэшце,
Дыхаючы ледзьве,
Дапасці да крутой гары,
Упасці
І шчасліва ўгледзець,
Што зорка ўсё-такі гарыщь...

* * *

Што ж такое дзеяца на свеце? —
Здрада,
Як жыла,
Так і жыве
І вандруе весела ў карэце
З залатым вянцом на галаве.

Ёй натхнёна ў бубны б'юць музыкі.
Ёй нясуць букеты гваздзікоў.
Разявакі,
Як на фэст вялікі,
Да яе бягуць з усіх бакоў.

У карэце,
Гружанай мяхамі,
Здрада ў свет імчыща нацянькі,
і смеяцца,
І рукой махае,
Раскідае шчодра медзякі.

Праляцела паўз натоўп імгненна,
Знікла з пылам за гарой кругой...
І стаіць наводшыбе
Сумленнасць,
Што ідзе па свеце пехатой...

З КІРМАШУ

Паўз пералескі,
У паўдзённым пыле
Кіруемся з гравійкі на шашу.
Усё,
Што трэба,
Мы з табой купілі
І нетаропка едзем з кірмашу.

Не туzaем апушчаныя лейцы
І не вядзём старых пустых размоў.
Хай воз наш і няпоўны,
Ды не ўлегцы
Вяртаемся,
Стамлённыя,
Дамоў.

Далёка ззаду
Засталіся зыкі
Гандлярак,
Што крычаць на ўсе лады.
Чутно,
Што ўсё старающа музыкі.
Але ўжо не для нас —
Для маладых...

* * *

Прайшла, мінула маладосць.
Патушана агнёёве.
І мудрасць ёсць,
І хата ёсць,
Але няма здароўя.

І лёс ужо не бе пад дых,
Не съпле соль пагарды.
Але памкненняў маладых
Няма і за мільярды.

Прыгнута клопатам спіна.
Не спакушае брага...
Жыщцём аплочаны спаўна
І воля,
І павага.

І колецца грахоў асцё.
І сэрца цісне стома...
Так і павінна быць усё.
Хоць і шкада,
Вядома...

* * *

Так бела за вакном,
Аж адбірае вочы.
Так ціха за вакном,
Як у дзіцячым сне.
На дрэвы і платы,
На сцежкі
Пасля ночы
Лёг
Мяккі і густы
Нячутны
Першы снег.

Па ім яшчэ
Ўдвары
Дзятва не прабягала.
І сад
Яшчэ не строс
Яго
З галін сваіх.
Ён ахінуў зямлю
Пушыстым пакрывалям —
Інавакольны свет
Загадкова заціх.

Надыхацца хачу
Гаючай цішынёю,
Як найдаўжэй
Пабыць
У мройнай чысціні...

Дык дай сваю руку
І пасядзі са мною.
І хоць на міг
Вакно
Шырока расчыні!..

* * *

Калі з начных дарог прыходзіш
У бацькаў двор
Пасля бяды,
З вадой крынічнаю калодзеж
Цябе сустрэне
Як заўжды.

I сонца выкаціць з-за гаю
Сваё чырвонае ядро.
I з неба зорка,
Хоць якая,
Зляціць у поўнае вядро.

Дык не дазволь,
Каб нехта іншы,
Хто пот не ліў
I гразь не тоўк,
Аб зорку вусны апалаўшы,
Зрабіў тут ранішні мыток...

* * *

Лугавіны.
Баравіны.
Дым асенняга кастра.
Журавіны.
Журавіны.
Жураўліная пара.

Зажурыйліся рабіны
Каля голага бугра:
За вясновыя правіны
Чырванець прыйшла пара.

Віскатлівыя драбіны
Сонца вывезаі з двара...
Павуціны.
Журавіны.
Жураўліная пара.

* * *

Гэта так —
Мы ўсе *tам* будзем.
Ну а тут
За шлях зямны
Богу дзякую
І людзям,
Што былі са мной яны
На парозе
І ў дарозе,
У застоллі
І ў бядзе,
І ў маёй жыщёвой прозе
Не падводзілі нідзе.

І ў мяне ўсяляк бывала,
Ды сказаць я не магу,
Што было мне ласкі мала,
Што я ў некага ў даўгу.

Я рупліўцам Беларусі
Давяраўся,
Як братам.
І таму я не баюся
З імі ўбачыцца і *tам*.

* * *

Да скону
Я б шчаслівы быў бясконца,
Каб на зямлі для ўсіх хапала сонца,
Каб кожнаму ададзена была
Яго часцінка дзённага цяпла,
Каб ні на міг
Ні па чытім хаценні
Нідзе
Святла не засланялі цені.

Ды не бывае шчасця без памаркі.
І ўжко на неба
Выпльываюць хмаркі,
І вечер іх збірае ў чараду,
Пагрозна гоніць цёмную граду,
І ўсё вакол імгненна спахмурнела,
І прыщемак насануўся нясмела...

Чым я магу святу дапамагчы,
Як адвяду халодны цень начы?
Ні ветру і ні хмар я не ўтайму,
Да сонца не знайду сцягу прямую —
Хіба што толькі променъ выпадковы
Схаваю ў выпакутваныя слова,
Каб перад тым,
Як грукне ў дзвёры смерцъ,
Хаця б адну душу паспець сагрэцъ...

* * *

Мы ўсе праходзім поўны круг жыцця —
Ад першых слёз
Да сціхлага дыхання,
Адпіўшы чашу хмельнага кахання,
Адчуўшы колкі холад забыцця.

У ранішняга неба на віду
Прымаем мы,
Што нам наканавана, —
Разгульную віхуру карнавала
Ці будных спраў валовую хаду.

Не разарве нікто бясконцы круг,
Не перапыніць торную дарогу...
І мы павінны быць удзячны Богу
За гэты вечны, хуткацечны рух...

* * *

Чакання час паўзе старым смаўжом.
Без шумнай грамады
І без прыстанку,
Пад дробным надакучлівым дажджом
Стаю адзін на восеніскім паястанку.

Ну што ж,
Калі я ад жыцця адстаў,
Нямодны,
І нямоглы,
І нягеглы.
Адгрукатаў па рэйках мой састаў,
І ўдалъ вагоны весела прабеглі.

Лісты злятаюць на мае сляды.
Ля ног маіх —
і хлюпатна,
І чорна...

Дарэмна так спяшаўся я сюды —
Былы расклад перамяніўся ўчора...

* * *

Асенні лес маўчыць,
Як земляроб стамлёны.
Пра што казаць,
Калі паніклі кроны,
А ля камлёў — апалыя лісты,
Калі на ўзлесках голых
Вецер свішча,
І выстыла пустое такавішча,
І павуцінне легла на кусты?

Паляны адцвілі,
Як быщам па старэлі.
Замоўклі птушак ранішняя трэлі.
І вожыкі схаваліся...
Ну што ж?..
Ды хочацца і мне
Яшчэ хоць зредку
Натрапіць на нявыщілую кветку
І перабыць пад хвойяй
Цёплы дождж.

Ды гэты свет
Ніяк не пераробіш.
І лес задумаўся,
Як пасівелы пробашч,
Сукном змяняе лёгкую парчу.
Ён бачыць ужо блізкую завею...
І я яго так добра разумею.
І я таксама стомлена маўчу.

* * *

Ну што,
Неутаймаваны мой сябрук,
Каштанамі гады ляцяць на брук
І падае на сумнае чало
Чупрыны пасівелае крыло?

А так нядайна,
Родны мой,
Было —
Ажно гуло
Цымбаламі сяло
Іда чупрыны
Ў прыщемку садка
Цягнулася дзяючая рука.

Мінула,
Адплыло
І адцвіло.
І ўсё ж трymае
Памяці сіло
Зусім не попел —
Толькі лёгкі дым
Таго,
Што знікла
З часам маладым.

Не,
Мы яшчэ з табой
Не ўсё ўзялі

На гэтай грэшнай
Веснавойзямлі.

І калі ў сэрица ўдарыць крыгалом,
І мы яшчэ ўзмахнём сівым крылом.

* * *

Як абрыйнечца ў зялёных шатах
Квецені чаромхавай абвал,
Майскімі начамі
Сняць дзяўчаты
Тайны свой мужчынскі ідэал.

І да іх
Калі не прынц,
Дык рыцар
Скача на запыленым кані,
Каб насупраць весніц прыпыніцца
І спытаць дарогу ў цішыні...

Як трапеча ўзрушанае сэрца —
Аж да горла коціца адчай:
Што калі ён міма пранясецца,
Нават не зірнуўшы з-за пляча?!

І ў сталіцах,
І ў суседніх сёлах,
На развілках тысячи шляхоў
Так іх мала,
Дужых і вясёлых,
Стройных і прыгожых жаніхоў!

Так нячаста выпадае дзі ва
Між жартавунікоў і запявал
Напаткаць аднойчы
Свой адзіны,

Свой зямны мужчынскі ідэал..
І ніколі,
Аж да самай смерці,
Да завейных адзінокіх дзён,
З запаветнай памяці
Не сцерці
Той вясновы, той чароўны сон...

* * *

Калі пад зорным купалам высокім
І для мяне журботны звон праб'е,
Адкінуўшы і крыўды, і папрокі,
Я зноў цябе паклічу да сябе.

І прыпаду ў апошнім парыванні
Да дарагіх халаднаватых рук:
«Даруй мне ўсе трахі,
Даруй каханне.

І вернасць старадаўнью даруй.
Сагрэй хаця б усмешкаю слабою,
Пакінь мне пацалунак на ілбе.
Калі мы *там* сустрэнемся з табою,
Я зноў навекі выберу цябе...»

* * *

Я ніколі наш сад не забуду,
Дзе сінічкі ўзляталі гурбой,
Дзе, як вечнаму весняму цуду,
Мы дзвіліся бэзу з табой,
Дзе аддаў табе ў рукі пастронкі
Ад свайго залатога ярма,
Дзе свае запаветныя гронкі
Раніцой для цябе адламаў...

Тое ўсё —
Як за дальняй гарою.
Ды, знябыўшы і сум, і бяду,
Я аднойчы
Асенний парою
Да забытага бэзу прыйду.

Будзе мокры лісток целяпца.
Будзе стынуць пад ветрам шчака.
Будуць доўга азяблыя пальцы
Маладую галінку шукаць...

* * *

Першым у вёсцы ў цябе пад вакном
Бэз загарэўся ліловым агнём.

Быццам бы лёг на знаёмы паркан
Ранішні дым ці вячэрні туман...

Горка ўздыхаюць суседкі твае,
Ранняя квеценъ ім спаць не дае.

Бэзавым водарам вецер прапах.
Бэзу пялёсткі ў цябе на губах...

* * *

Не судзі мяне залішне строга,
Ад дурных спакус не зберагай.
Нас паміраць
Доўгая дарога
І зялёны салаўіны гай.

Нам даўно з табою даспадобы
На дваіх разлітая туга,
Вогнішча,
І цёплы дожджык дробны,
І вясёлкі чистая дуга.

І няма чаго дзяліць адчайна
Ні крыніц,
Ні навальніц,
Ні слёз.
Стала боскаю зямная тайна,
Што тутім вузлом звязала лёс.

Што ж яшчэ
У гэтым свеце чорным
Можа нас з'яднаць і зберагчы
Разамзлесам,
Разам з небам зорным,
З вогнішчам ля возера ўначы?..

* * *

Ты снішся мне,
Далёкая такая,
Як незваротнай маладосці знак.
Я зноў цябе здарожана гукаю
І дагукаца не магу ніяк.

Шукаю нашы даўнія сцяжыны,
Што зараслі высокаю травой.
І колецца мне кожны куст ажыны
Маёй віной.
А можа, і тваёй.

Ні злоснага дакору,
Ні праклёну,
Ні рэўнасці ў маёй душы няма...
Маўчаць табой пасаджаныя клёны.
І стыне на губах тваё імя.

* * *

Абцалую цябе,
Абшапчу,
Адагрэю,
Не пушчу ні на міг
У сівую зіму.
Над вяр шынямі сосен,
Над вольным палётам барэю
На далонях прызнання
Да Бога самога ўзніму.

Я не дам табе слова сказаць —
Я ўсе іх разгадаю.
Я на вуснах тваіх
Прачытаю найлепшы свой верш.
Над шляхамі і снамі,
Над песнямі і над гадамі
Ты,
Як месячык ясны,
У казку маю паплывеш.

А на грэшнай зямлі
Мы прысядзэм пад яблыній белай, —
Я ўсе кветкі і травы
Пакладу табе моўчкі да ног,
Аднязнанага шчасця,
Ад удачы сваёй захмялелы,
Малады і наіұны,
І твой раб,
І твой бог...

* * *

Даўно забыў юначыя спакусы,
Вясновы шал,
Асеннюютугу,
А вось забыць твае сухія вусны
І шэпат твой гарачы
Не магу.
Калі тваё наструненае цела
Цягнулася нястрымна да майго,
І ўсё ўва мне спявала і трымцела,
В кроў паліў рашучасці агонь,
І мне чаромхаю лясною пахлі
Распушчаныя валасы твае...

Дыхне ўспамін —
Як прысак неачахлы,
Мне гэта ўсё зноў сэрца саграе...

* * *

Патуши ў сваёй душы нянаўісьць,
Запалі ў сваёй душы любоў.
Чорныя часы бываюць нават
У бязгрэшных белых галубоў.

Роспачнасць і ім ламае крылле,
Кідае бязлітасна на брук.
Пазнавата мы з табой адкрылі,
Што няма кахання без разлук.

Верылі мы доўга, што заўсёды
Будзе з намі наш шчаслівы час,
Што расчараванні і нязгоды
Існуюць на свеце не для нас.

І прыгадваць сёння не дарэчы
Боль ранейшы і папрок любы...
Вунь і ў галубоў бываюць спрэчкі.
Ну а мы ж з табой — не галубы...

* * *

Твая прысутнасць у гэтым свеце
Дае стамлёнай душы надзею,
Што я спаймаю блакітны вецер,
Што я аднойчы памаладзею.

І хай сустрэцца не давядзенца,
І хай не спраўдзіцца мара тая, —
Твая прысутнасць у гэтым свеце
Мяне ў юнацтва маё вяртае.

Не маладое шаленства мая
І не спайманы блакітны вецер —
Мяне на грэшнай зямлі трymае
Твая прысутнасць у гэтым свеце.

* * *

Калі на раздарожжах крыжавых
Дагоняць і мяне чужыя коні,
— Перажыві мяне,
Перажыві! —
Я папрашу каханую спакойна.

Хоць вусны зачарсцвеюць ад крыві
І мне ніхто не забінтуе раны,
— Перажыві мяне,
Перажыві! —
Якзапавет,
Я прашапчу каханай.

Нявесела ўсміхнуся:
— Сэ ля ві, —
І апушчуся на прывялы верас.
— Перажыві мяне,
Перажыві! —
Я папрашу каханую яшчэ раз.

* * *

Тонкаярабіна,
Што ж ты нарабіла?
Лёгкаю хусцінкай
Мне акно закрыла.

Свет мне засланіла
Пышнымі лістамі.
Калі пойдзе мілы,
Мне махаць не стане.

Не зірне з паклонам
На маё аконца.
Ты зялёной кронай
Патушыла сонца.

Як сустрэцца з любым —
Думаю нясмела.
Ты ж таксама з дубам
Разам быць хацела...

* * *

Я толькі аднаго жадаю,
Каб
Закрасавала ніва маладая.
Я вам,
Сваім нашчадкам,
Пакідаю
Маю Радзіму —
Свой адзіны скарб,

Вы дыхайце маёю збажыной,
Глядзіце ў поўдзень
На мае аблокі.
Хоць я для вас загадкава далёкі,
Я буду з вамі.
Побач.
За спіной.

Я не прыйду на зыркі ваш агонь
Ні буркуном старым,
Ні скандалістам.
Я проста
Ападу кляновым лістам
На маладую цёплую далонь...

* * *

Я даўно жыву не па Карану:
П'ю жыщё,
Нібыта д'яблаў трунак.
Кожная зіма —
Як пакаранне.
Кожная вясна —
Якпадарунак.

Я зусім не супраць гэткай долі
З познім громам
І з паводкай ранний.
Хоць грахой і не пераадолеў,
А не маю ў сэрцы шкадавання.

Не было ніколі мне задужа
Рызыжі,
Адвагі
І спакусы...
Ну і што,
Калі часамі сцюжа
Мне рауніва ледзяніла вусны?

Мне яшчэ цікава,
Нібы змею,
Цікаваць за скрынкаю Пандоры...
Колькі зімаў я стрываць сумею?
Колькі вёснаў мне жыщё падорышь?..

* * *

Я не стану ўжо ні прынцам Дацкім,
Ні — тым больш — іспанскім каралём.
Мне б за ранг паэта апраўдаца
У сваёй Радзімы пад крылом,

Каб яна мяне не адпусціла
З той дарогі,
На якой стаю,
І прыадчыніла літасціва
Мне душу збалелую сваю.

Я прашу ў яе зусім нямала —
Каб не праганяла з-пад крыла,
І маю лянату даравала,
І маю няўмеласць не кляла.

А яшчэ
Разлічваю нясмела,
Каб яна ў бясконцай гамане
І мае ўсе словы зразумела,
І не пасмяялася з мяне...

З МЕСТ

«О, як я ханеў бы...»
«Вечны клопат...»
«Ці збылося ўсё, ці не збылося...»
«Калі твая дарога ўніз збягае...»
«Іду да ве́ршаў пешшу...»
«Куды б толькі ты ні пайшоў...»
«Упоперак...»
«У дні няшчасцяў і згрызот...»
«Жыві і радуйся...»
«Я не дбаю пра ўласную славу...»
«Легенды час развенчвае...»
«За кармушкаю ўсёд не бегаю...»
«Сумна падлічваем страты...»
«Мінаюць гады...»
«Дзядок ступаў хадою лёгкай...»
«Я помню той нядзяўні час...»
«Які б наш дзеянь ні быў убогі...»
Пушчанская леснічоўка
«За цёплы вечар ве́расовы...»
«Простае жыццё...»
Пышчота
«Я ве́ру...»
«Ты задаеш мнё...»
«Забываю звонкі вокліч «Тата!»...»
«У эле́ктрычы пры вакне...»
«Я не шкую прывіднага шчасця...»
«Справядліва ці не...»
«Я не хачу мяняць свой лёс...»
«Ты і на чужынне...»
«Калі жыццё ідзе на заканчэнне...»
«Як нашы караблі...»
Наследование Ясенину
«Глынуўшы ветру і прыволля...»

«Калі ў маіх вершах знайсці...»
«Я ведаю адно...»
«Калі гэта скончыцца ўё?..»
Здрайцам Беларусі
«У тупой базарнай даўцы...»
Чорны чалаўек
«Задыхаюся ў пыле...»
«Душу сціскаве стомленасць цяжкая...»
Усё не затухае бой
«Нікто за нас не здзейсніць нашай долі...»
«Калі ты жыў нямала на зямлі...»
У майстэрні Леаніда Шчамялёва
Паніхіда: Сон
Нарад
Страх
Старыя радыкалкі
Электарат
Дыялог паэта з фінансістам
Пакуль народ смяе іца
«Хоць, можа, я жыццё свайму не рады...»
«Я думаю...»
«Калі б душа мая зусім прымоўкла...»
«Хай робіцца наш свет усё любчай...»
«З бомбамі...»
«Божа...»
«І шум...»
«Пара ўжо нам прасіць падмогі...»
З «Амерыканскага дэённіка»
«О, як ми хochaцца дадому!..»
«Калі на сцежку наплыне туман...» ..
«Няўжо я буду дома?..»
«Вы чаго спляшаецеся ў прочкі?..»
На начным беразе
«Полачкыны мілае ablічча...»
«Адранку ў лесе поўна грыбнікоў...»

«Цё прай ноччу ве раснёваю...»
«Карыгневага не люблю...»
«Калія бяроз, таполяў і калінаў...»
«Я горка вінаваты...»
«Чакаю светлага наступства...»
«Гэты свет, здаецца, зблізіцца з тропу...»
«Хоць навокал хамства расцвіло...»
«Так ми хochaцца заўсёды...»
«Паслухмяння, мілья дэяткі...»
Більярд
На смерць Міколы Селяпчука
«Калі шляхоў гаі палекоць жоўта...»
«Як вяртается дадому...»
Паэт і кат
«... Нясучы дэнчычны юбіляру краскі...»
«Шаноўны дружка мой...»
«1 ў задуменні вечаровым...»
«На шырокім луже...»
«Зноў наш сад вечаровы весніцца...»
«Пад майм вакном...»
«Жаночае цела чарве таемнаю музыкай...»
«Я чытаў...»
«Што ты непастаянная такая...»
«Найвышэйшыя сілы...»
«Як на сэрца ляжа горыч...»
Вясковая вясна
«Я раней задумваўся не часта...»
«Відаць, і супакоіцца пара...»
«Даруйце людзям таленавітам...»
«Які б нам лёс ні выпаў горкі...»
«Што ж такое дзеяцца на свеці?..»
З кірмашу
«Прайшла, мінула маладосць...»
«Так бела за вакном...»
«Калі з начных дарог прыходзіш...»

«Лугавіны...»
«Гэта так...»
«Да скону...»
«Мы ўсе праходзім поўны круг жыцця...»
«Чакання час паўзе старым смаўжом...»
«Асенні лес маўчыць...»
«Ну што...»
«Як абрывенца ў зялёных шатах...»
«Калі пад зорным купалам высокім...»
«Я ніколі наш сад не забуду...»
«Першым у вёсцы ў цябе пад вакном...»
«Не судзі мяне задашне строга...»
«Ты снішся мне...»
«Абцадую цябе...»
«Даўно забыў юначыя спакусы...»
«Патуши ў сваёй душы нянявісць...»
«Твая прысутнасць у гэтым свеце...»
«Калі на раздарожжах крыжавых...»
«Тонкая рабіна...»
«Я толькі аднаго жадаю...»
«Я даўно жыву не па Карану...»
«Я не стану ўжо ні прынцам Дацкім...»

Літаратурна-мастацкае выданне

Б у р а ў к і н Генадзь Мікалаевіч

Жураўліная пара

Верши канца стагоддзя

Рэдактар *Н. Давыдзенка*

Адказны за выпуск *Г. Вінлярскі*

Камп'ютэрны набор *Л. Ваўчок*

Вёрстка *Л. Ваўчок*

Карэктар *Н. Аляксеева*

© OCR: Камунікат.org, 2010 год

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2010 год

© PDF: Камунікат.org, 2010 год